


# ГОМЕЛЬСКИ УНІВЕРСИТЕТ



ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСИТЕТА

№ 7 (643) | Аўторак, 3 сакавіка 1987 г. | Газета заснавана ў верасні 1969 года. | Выходзіць раз у тыдзень | Цана 2 кап.

## 3 НАДЫХОДЗЯЧЫМ СВЯТАМ!

Евгений НЕФЕДОВ

### МАРТ

Ликуют дети: Восьмое марта!  
Помолодите сегодня, мамы!  
В высотах синих сияют звезды.  
Вы всех красивой сегодня, сестры!  
В букетах — зеленые и солнце пляшет.  
О, как весенней невесты наши!  
Как песня утра — капли звоны.  
Вы просто чудо сегодня, женки!  
Торопят листья тугие почки.  
Во имя жизни растите, дочки!  
А небо мира взметнулось вон как — смеялось звонко!  
Но если даже есть где-то лихо — Пусть бабка нашим живется тихо!  
Забудем байки — чего уж проше.  
Всегда бывайте здоровы, тецки!  
...Нас март окутал, счастливый вель.  
Мы вечно будем, пока Вы есть!



У НАСТУПНЮЮ нядзелю на усёй нашай планеце будзе адзначана Міжнародны жаночы дзень. 8 Сакавіка — свята інтэрнацыянальнай салідарнасці працоўных жанчын свету. Яно прыходзіць да нас разам з вясной, з аднаўленнем прыроды.

Пачуццём глыбокай любові і ўдзячнасці да жанчыны — маці, працаўніцы, патрыёткі — сагрэты ў нашай краіне Дзень 8 сакавіка. І сёння з'яўляюцца актуальнымі ленынскія словы аб тым, што толькі з дапамогай жанчыны, яе ўдумлівасці і свядомасці можна мацаваць будаўніцтва новага грамадства. Ажыццяўленне сапраўды рэвалюцыйных па-свайму характару і маштабах рашэнняў XXVII з'езда КПСС залежыць ад напружанай працы ўсяго савецкага народа, у тым ліку і нашых слаўных жанчын, ад іх ініцыятывы, энергіі, творчых намаганняў. У дакументах партыйнага з'езда адлюстраваны ўсё ўзрастаючыя клопаты партыі аб паліпашэнні ўмоў працы і быту жанчын, аб сем'ях, у якіх ёсць дзеці. З усёй пера-

канаўчасцю гэта яшчэ раз прагучала на XVIII з'ездзе прафсаюзаў краіны.

Ахова мацярынства і дзяцінства з'яўляецца ў СССР і іншых сацыялістычных краінах дзяржаўнай палітыкай, маральным законам сацыялістычнага грамадства.

Адначасова ў розных кутках планеты многія жанчыны яшчэ да гэтага часу пазбаўлены асноўных чалавечых правоў. Мэта Міжнароднага жаночага руху — аб'яднаць намаганні жанчын у барацьбе за правое і фактычнае раўнапраўе, за поўную ліквідацыю іх дыскрымінацыі. Міжнародны жаночы рух вырас у магутную сілу, якая разам з усімі дэмакратычнымі і прагрэсіўнымі сіламі актыўна выступае ў агульнай барацьбе народаў за мір, супрацоўніцтва, супраць пагрозы тэрмаядзернай вайны. Рашэнне Савета МДФЖ аб правядзенні ў чэрвені бягучага года ў Маскве Сусветнага кангрэсу жанчын і IX кангрэсу МДФЖ натхніла мільёны жанчын усіх катэгорыяў на яшчэ больш рашучыя дзеянні за сваё раўнапраўе і

нацыянальную незалежнасць народаў, за забеспячэнне мірнай будучыні для цяперашняга і новых пакаленняў.

Вялікі атрад жанчын працуе і вучыцца ў нашым універсітэце. Прыемна сказаць, што пераважная большасць выдатнікаў вучобы — дзяўчаты. Імяна яны ўдасцелены 7 з 8 імяных стыпендыяў, якія выдзелены Мінвузам рэспублікі для нашага універсітэта. Студэнткі штогод уносяць важкі ўклад у дасягненні працоўных семестраў.

Дзесяткі жанчын універсітэта п'яні працуюць на навукова-педагагічнай ніве, прымаюць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Нашы жанчыны добра сумленна працуюць у вучэбным і навуковым алдзелах, у бібліяце і ў бухгалтэрыі, у іншых падраздзяленнях універсітэта.

Рэктарат, партком, прамадзінскія арганізацыі ГДУ горада віншуюць Вас, дарагія жанчыны, з надыходзячым святам, жадаючы Вам моцнага здароўя, вялікага асабістага шчасця і новых працоўных поспехаў у імя росквіту нашай любімай Айчыны!

## XVIII з'езд прафсаюзаў СССР

24 лютага ў Крамлёўскім палацы з'езду на свой вышэйшы форум сабраліся паля яшчэ тысяч прадстаўнікоў вялікай арміі працы.

XVIII з'езд прафсаюзаў СССР адкрыў старшыня ВЦСПС С. А. Шалаеў.

Дэлегаты выбралі кіруючыя органы з'езда — прэзідыум, сакратарыят, рэдакцыйную і мандатную камісіі.

Дэлегаты зацвердзілі наступны парадак дня XVIII з'езда прафсаюзаў СССР.

1. Справаздача аб рабоце ВЦСПС і задачы прафесіянальных саюзаў СССР у святле рашэнняў XXVII з'езда КПСС.

2. Справаздача Цэнтральнай рэвізійнай камісіі.

3. Аб змяненнях у Статуте прафсаюзаў СССР.

4. Выбары Усесаюзнага Цэнтральнага Савета Прафесіянальных Саюзаў.

5. Выбары Цэнтральнай рэвізійнай камісіі.

3 дакладам «Справаздача аб рабоце ВЦСПС і задачы СССР у святле рашэнняў XXVII з'езда КПСС» выступіў старшыня ВЦСПС С. А. Шалаеў.

Са справаздачай Цэнтральнай рэвізійнай камісіі выступіла яе старшыня Л. А. Кубяк.

У спрэчках на дакладах прафесіянальных саюзаў дэлегаты назвалі мноства пунктаў прыкладання сіл прафсаюзаў ва ўмовах дэмакратызацыі нашага грамадства.

Сучасная вытворчасць, адзначалася ў выступленнях, — гэта не толькі высокая яе эфектыўнасць, але і ўмоў працы чалавека. Многія прамоўцы вялікую ўвагу ўдзялілі праблемам вытворчага быту, ролі пярэбных прафсаюзных арганізацый у стварэнні максімуму камфорту там, дзе працуюць людзі.

У ліку галоўных клопатаў прафсаюзаў прамоўцы называлі паліпашэнне аховы працы, стварэнне здаровых і бяспечных умоў для высокапрадукцыйнай работы ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Марудна яшчэ скаранацца вытворчы траўматызм, дзесяткі тысяч чалавек працуюць ва ўмовах павышанага загазаванасці, высокіх тэмператур, на цяжкіх фізічных работах. У сувязі з гэтым падкрэслівалася, што прафсаюзы нясмеюць ўплываць на псіхалогію гаспадарчых кіраўнікоў, якія пытанні паліпашэння працы і быту разглядаюць часам як паслугу прафсаюзам.

Вялікае месца ў выступленнях удалялася вырашэнню жылльвай праблемы.

Дзелавіта і зацікаўлена абмяркоўвалі дэлегаты шляхі і метады

ўдасканалення сацыялістычнага спартыўнага, праз якія прафсаюзы актыўна ўплываюць на развіццё эканомікі, ўсяго жыцця нашага грамадства.

У цэнтры ўвагі дэлегатаў былі таксама пытанні павышэння ролі прафсаюзаў у выхаванні працоўных на прыкладзе перадавікоў вытворчасці, шляхі павышэння дысцыпліны і парадку, развіцця калектывных форм працы, ўдасканалення работы з кадрамі.

25-га лютага на ранішнім пасяджэнні выступіў Генеральны сакратар ЦК КПСС М. С. Гарбачоў.

Прамова была выслухана з вялікай увагай і неаднаразова суправаджалася пераглыблымі апладысментамі.

На з'ездзе гучала занепакоенасць з прычыны таго, што складаны механізм прафсаюзных арганізацый марудна вызваляецца ад рэальных метадаў. Прапагоўвалася, у прыватнасці, унесці змяненні ў структуру ВЦСПС. Апарат павінен быць больш уважлівым да ініцыятывы з месца. У краіне ўжо дзейнічаюць тысячы саветаў працоўных калектываў. Нельга дапусціць, каб яны ператварыліся ў фармальныя арганізацыі.

Сур'ёзная крытыка прагучала ў адрас тых гаспадарчых кіраўнікоў, прафсаюзных камітэтаў, якія мала клопацца аб адпачынку працоўных, арганізацыі сапартыўнага жыцця.

Траба, гаварылі дэлегаты, распрацаваць і ўвесці заканадаўчыя акты, якія садзейнічалі б развіццю навукова-тэхнічнай творчасці працоўных, абаранілі інтарсы вынаходнікаў і рацыяналізацыйцаў.

Дэлегаты XVIII з'езда прафесіянальных саюзаў СССР, выражачы волю 140 мільёнаў членаў прафсаюзаў, прынялі Заарот да працоўных і прафсаюзаў усіх катэгорыяў, да ўсіх людзей працы, якія жывуць ва ўмовах розных грамадскіх сістэм.

З'езд адобрыў работу Усесаюзнага цэнтральнага савета прафесіянальных саюзаў за справаздачны перыяд.

Зацверджана справаздача Цэнтральнай рэвізійнай камісіі.

Аднагалосна была прынята рэзалюцыя XVIII з'езда прафсаюзаў СССР.

З'езд прыняў пастанову аб змяненнях у Статуте прафсаюзаў СССР з унесенымі ў яго змяненнямі.

У апошні дзень работы з'езда выбраны кіруючыя органы прафсаюзаў СССР. Старшынёй ВЦСПС выбраны С. А. Шалаеў.

(ТАСС)

## ІМЯННЫЯ СТЫПЕНДЫЯТЫ

За выдатныя поспехі ў вучобе і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР назначыла на другі семестр 1986—1987 навуцальнага года

ЛЕНІНСКІЯ СТЫПЕНДЫІ:

Ірыне ЭСМАНТОВІЧ, студэнтцы 5-га курса, Вользе ВАСЯЯ-ЧВАІ, Тамары МІХАЛКІНАЙ, Алене ВОІНАВАЙ, студэнткам 4-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта.  
Алене ЦІМАШЭНКА, студэнтцы 5-га курса, Уладзіміру БУ-РАКОУСКАМУ, студэнту 3-га курса матэматычнага факультэта.  
Алене ПАСЬКО, студэнтцы 5-га курса фізічнага факультэта.

СТЫПЕНДЫІ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЬ:

Алене ШЭВЕЛЕВАЙ, студэнтцы 3-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

## АБМЕРКАВАНА НА САВЕЦЕ РЕКТАРАУ

У мінулую пятніцу ў нашым універсітэце адбылося чарговае пасяджэнне Савета рэктараў ВДУ горада. Абмеркавана пытанне аб кадравым забеспячэнні эканамічнага і сацыяльнага развіцця

Гомельскай вобласці на 1987—2000 гг.

Было разгледжана таксама пытанне аб структуры Савета рэктараў, па якому выступіў яго старшыня акадэмік АН БССР Б. В. Бокуць.

## Партыйнае жыццё

ЗАДАЧЫ  
СТАЯЦЬ  
АДКАЗНЫЯ

На адкрытым партыйным сходзе камуністаў галагічнага факультэта абмеркавана пытанне аб задачах партарганізацыі ў святле рашэнняў студзеньскага (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Са змястоўным дакладам на сходзе выступіла дацэнт кафедры палітэканоміі Т. А. Мальгіна. У ходзе ж яго абмеркавання камуністамі геафака высветлілася, што не ўсе яшчэ дакладна ўяўляюць тую вялікую работу, якую трэба правесці, каб павысіць якасць падрыхтоўкі маладых кадрў, садзейнічаць навукова-тэхнічнаму прагрэсу.

У ходзе падрыхтоўкі да сходу ў якасці асноўных былі пастаўлены дзве задачы — шырокая дэмакратызацыя і падтрымка з боку партыйнай арганізацыі ініцыятывы выкладчыкаў, супрацоўнікаў і студэнтаў у пытаннях перабудовы, выхавачая работа па ўкараненню ў свядомасці кожнага думкі аб тым, што слова і справа непадзельныя.

У спрэчках выступілі камуністы Т. П. Гарніна, М. А. Журавель, аўтар гэтых радкоў, Ю. Д. Алейнік, кандыдаты ў члены КПСС М. І. Аўтушка, студэнт М. Зіновенка, беспартыйныя — Л. Д. Мядзведзеў, У. Э. Каўдэрка. У выступленнях адзначалася, што перабудова і кадравае пытанне — неабходная ўмова для далейшага развіцця краіны і яны патрабуюць поўнай аддачы сіл і ведаў кожнага, самадyscyпліны і асабістай адказнасці. Выхавачая работа, прагучы на сходзе, з'яўляецца адной з асноўных задач і ў гэтым вялікае роля належыць партыйнай і прафсаюзнай арганізацыям факультэта, народнаму ўніверсітэту маральна-эстычнага выхавання. Узровень пасляхоўсці студэнтаў нібы люстэрка паказвае, які ўклад уносяць выкладчыкі ў вучэбны працэс. Гучала закліканасць аб тым, што ўзровень пасляхоўсці студэнтаў геафака крайне нізкі.

У сваім выступленні камуніст М. А. Журавель расказаў аб новых патрабаваннях да работы кафедраў з боку вучэбна-метадычнай камісіі Міністэрства СССР па гідргеалогіі і інжынернай геалогіі, старшыня Савета самакіравання студэнтаў геафака М. Зіновенка — аб цяжкасцях, з якімі самакіраванне ўводзіцца на факультэце.

Перавіхаванне свядомасці не толькі студэнтаў, але і прафесарска — выкладчыцкага саставу, павышэнне адказнасці кіраўнікоў падраздзяленняў, кожнага члена калектыву — вось тыя асноўныя задачы, якія стаяць цяпер перад нашай партыйнай арганізацыяй. Адзіства намаганняў партбію, прафсаюзнай арганізацыі, дэканата ў падрыхтоўцы маладых паскорыць працэс перабудовы на факультэце і павысіць эфектыўнасць усёй работы. Тым больш, што цяпер на геафаку 75 працэнтаў кіраўнікоў падраздзяленняў — малады (загэдчык кафедры В. Г. Жогла, в. а. загэдчык кафедры М. В. Мыцык і дэкан М. І. Аўтушка).

У Палітычным дакладзе ЦК КПСС XXVII з'езду партыі адзначалася, што камуністы павінны быць прыкладам ва ўсім — у рабоце і ў паводзінах. Камуністы нашай партыйнай арганізацыі імкнуцца да гэтага.

**Ж. ГЕРАСИМОВА,**  
сакратар партбію  
геагічнага факультэта,  
дацэнт.

Вясна... Першыя яе дні яшчэ не заўсёды прыносяць з сабой цяпло. Зіма, нібы схламуўшыся ад таго, што нешта час перадаць эстафету чарговай пары года, моцнымі маразамі, снегападамі стараецца падоўжыць свай панаванне. Але якім бы ні было надвор'е ў дзень першага вясновага свята 8 Сакавіка — ва ўсіх людзей усё роўна цяплей і святлай становіцца на душы. Гэтае названне свята ідзе ад жанічын — яе спагады, сардэчнасці, ясных вачэй і ласкавых, нястомных рук.

...І ТЫСЯЧЫ ЧАЛАВЕЧЫХ  
СЭРЦАЎ

Можна гэта і даўна: амаль 30 гадоў прайшло, а Ніна Дзмітрыеўна памятае свайго першага адрасата — маладоў прыгожую дзяўчыну, якой яна ўручыла тэлеграму. Вось тая хуценька глянула на яе радкі і радасцю засяціліся блакітныя вочы, а ўсмешка, што з'явілася на губах, зрабіла твар дзяўчыны яшчэ больш прыгожым. У той момант неяк па-асабліваму цёпла стала на душы і ў Ніны ад таго, што прынесла ў дом радасць — шырае прызнанне ў каханні, вернасці.

— Вось тады, — успамінае Ніна Дзмітрыеўна Навумовіч, — і зразумела: праца наша вельмі людзям патрэбна. З усіх куточкаў краіны ляцэць да родных, блізкіх, сяброў, знаёмых словы радасці і шчасця, некаму ж патрэбна тэрміновая дапамога, падтрымка. А ты нясеш усю гэтую гаму пацужыць тысяч чалавечых сэрцаў туды, дзе іх чакаюць, спадзяюцца, вераць...

Выпадковець, што прывяла Ніну Дзмітрыеўну Навумовіч пасля заканчэння школы на Гомельскі паштамт, стала для яе шчаслівай. Усе астатнія

гады яе жыцця звязаны з працай на пошце. Змяняліся, праўда, пасады, была яна пасля дастаўшчыцы тэлеграм тэлеграфістай на чыгуначным вакзале г. Гомеля, пасля за-



канчэння Мінскага электратэхнікума сувязі — тэхнікам, апэратарам, а назьменным заставаўся адно — добрасулленасць у працы, добразычлівасць да людзей.

17 гадоў працы Ніны Дзмі-

трыеўна Навумовіч звязаны з нашым універсітэтам. З моманту яго адкрыцця прыйшла яна сюды. Памяшканне паштовага аддзялення было, калі не ўсё, не такім як цяпер: не было ні інтэрнаце па вуліцы Савецкай, у іншых месцах, пакуль не атрымала пастаянную прапіску ў галоўным корпусе ГДУ.

Усе, хто даўно працуе ва ўніверсітэце, добра ведаюць Н. Д. Навумовіч — начальні-

тут кожнага, імкнецца абслужыць людзей добра і хутка.

Вельмі шмат работы ў начальніка аддзялення сувязі, хапіла б яе на некалькі чалавек, а Ніна Дзмітрыеўна адна спраўляецца. Штодня ў сярэднім ёй даводзіцца прыняць дзсяткі бандэроляў, столькі ж пасылак, аформіць дакументацыю на іх, рабіць прыем і аплата грашовых перавадаў, перадаваць тэлеграмы, распісваць па адрасах свежыя газеты і часопісы, міжнароднія перагаворы зазначаць... Гэта нялоўны пералік яе абавязкаў. Зразумела, зрабіць усё ў тэрмін ясна, хутка абслужыць наведвальнікаў не толькі з ГДУ, але і з блізка размешчаных да гэтага паштовага аддзялення вуліц горада не так проста. І усё ж, нягледзячы на гэта, тут радка людзям даводзіцца стаяць у чарзе, як гэта бывае ў тых аддзяленнях, дзе работнікаў больш. Каб справіцца з усім аб'ёмам работы, Ніна Дзмітрыеўна часам даводзіцца і пасля работы на пошце затрымацца, і раней прыхаць ва ўніверсітэт амаль з другога канца горада. Магла б яна даўно знайсці работу і бліжэй да дому.

— Не, не змагу гэтага зрабіць, — прызнаецца Ніна Дзмітрыеўна. — Тут да людзей прывыкла, яны да мяне.

Часта кожны з работнікаў ГДУ бывае тут, у галоўным корпусе, дзе размешчана паштовае аддзяленне, якое назьменна ўзначальвае Ніна Дзмітрыеўна Навумовіч. І заўсёды бацька яны на яе твёрды вельмі ўсмешку, чуючы добрыя словы. Сэрца гэтай жанчыны адкрыта для людзей.

Т. ДУБЯК,

НА ЗДЫМКУ: Н. Д. НАВУМОВІЧ.

Фота Л. Акімчыц.



## Да 70-годдзя Вялікага Кастрычніка

## ПЕРШЫ КРОК ДА САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

Перамога Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, 70-годдзе якой мы сёння адзначаем, была для ўсіх народаў Расіі, у тым ліку і для беларускага, заканамернай з'явай, абумоўленай усім ходам эканамічнага і палітычнага развіцця краіны ў эпоху імперыялізму. І першы рашучы крок да яе перамогі быў зроблены рабочым класам Расіі ў саюзе з усім сялянствам у лютым 1917 года.

Магутным паскаральнікам рэвалюцыйнага працэсу з'явілася першая сусветная вайна. Ужо да канца 1916 года ў Расіі склалася новая рэвалюцыйная сітуацыя. Гаспадарчая разруха ў краіне і паражэнне на франтах вайны, як указаў У. І. Ленін, расхісталі ўсёсць урадавы механізм і існуючы тады парадок, настроілі супраць яго ўсе класы насельніцтва. Найбольш ярка адчуваўся гэта ў прыфрантавай паласе, у тым ліку на неакупіраванай немцамі тэрыторыі Беларусі. Фронт і яго бліжэйшыя тылы з'явіліся кузняй рэвалюцыйнага настрою мас. Узмацілася рэвалюцыйная барацьба рабочага класа, рос рэвалюцыйны ўздзім у арміі. Гэта аказвала ўздзеянне на беларускую вёску. Сяляне усё больш рашуча ўзімаліся на барацьбу супраць памешчыкаў: секлі іх лясы, захоплівалі сенажні, грамілі маёнкі. У Беларусі, як і па ўсёй Расіі, набліжалася рэвалюцыя.

У. І. Ленін указаў, што прадстаячая рэвалюцыя па сваёму характару, па вырашаемых задачах будзе буржуазна-дэмакратычнай. Але з прычыны рэзкага абастэрэння класавых супярэчнасцей яна павінна адрознівацца ад рэвалюцыі 1905—1907 гадоў тым, што надзвычай зблізілася з рэвалюцыяй сацыялістычнай. На падставе глыбокага аналізу эпохі імперыялізму У. І. Ленін прый-

шоў да вываду, што імперыялізм ёсць прарададзены сацыяльнай рэвалюцыі пралетарыяту. Ён усталяваў: нераўнамернасць развіцця капіталізму ў эпоху імперыялізму прыводзіць перыядычна да перададзенага свету, якія паслабляюць сілы імперыялізму і ствараюць магчымасці прарыву фронту імперыялізму ў яго слабейшым звязе. З усёго гэтага У. І. Ленін зрабіў вывад аб магчымасці перамогі сацыялізму першапачаткова ў адной, асобна ўзятай краіне, або ў некалькіх краінах.

На аснове гэтай ланіскай тэорыі большавікі Расіі і павялі работу на падрыхтоўку новай рэвалюцыі, якая павінна была скінуць царызм і памешчыкаў. Пры гэтым большавікі асабліва ўвагу ўдзялялі Беларусі, якая з'яўлялася важнейшым участкам тэатра ваенных дзеянняў. Заходні фронт з яго двума мільёнамі салдат, размешчаных блізка да асноўных рэвалюцыйных цэнтраў краіны — Петраграда і Масквы, быў, натуральна, адным з галоўных участкаў барацьбы за перамогу рэвалюцыі ў Расіі.

Вялікая арганізатарская работа, якую праводзілі тут М. В. Фрунзе, А. Ф. Мяснікоў, Петраградскі і Маскоўскі камітэты РСДРП (б), прывяла да наступовага аднаўлення мясцовых большавіцкіх арганізацый, разгромленых ца-

рызмам у пачатку вайны. Парад Лютаўскай рэвалюцыі арганізацыі РСДРП (б) існавалі ў Мінску, Гомелі, Віцебску, Полацку, Барысаве і іншых гарадах Беларусі, у многіх частках II, III і X арміі Заходняга фронту. Яны і з'явіліся арганізатарамі мас у надыходзячай рэвалюцыі.

Рэвалюцыя пачалася ў цэнтры Расіі і галоўную ролю ў ёй адыграў Петраград. Тут 70 га-

Праз чатыры дні ён аб'яднаўся з Саветам салдацкіх дэпутатаў вайсковых часцей Мінскага гарнізона ў адзіны орган — Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў.

У Гомелі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў былі ўтвораны пад вечар 4 (16) сакавіка, а праз два дні яны зліліся ў адзін Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Затым пачалі стварацца Саветы сялянскіх дэпута-

таў у валасных і павятовых цэнтрах.

Але Саветы не сталі адзінымі органамі ўлады. Духуладдзе, якое ўтварылася пасля перамогі Лютаўскай рэвалюцыі ў цэнтры краіны, устанавілася і ў Беларусі. У Мінску, Гомелі, Мазыры, Рагачове і іншых гарадах былі ўтвораны падпарадкаваныя Часоваму ўраду гарадскія камітэты грамадскай бяспекі і дабрабыту, асноўнай задачай якіх было замацаванне ўлады буржуазіі і памешчыкаў. У гэтым ім аказалі актыўную дапамогу меншавікі, бундаўцы і эсэры, якіх у саставе Саветаў аказалася большасць, і яны адзіным фронтам выступілі супраць большавікоў.

Красавіцкія тэзісы У. І. Леніна ўнеслі поўную яснасць становішча і надалі дэкладны, мэтанакіраваны характар дзейнасці ўсім большавіцкім арганізацыям Беларусі, які ўсёй краіны. Свае намаганні яны накіравалі на падважэнне мас да другога этапу рэвалюцыі, які павінен быў даць уладу ў рукі пралетарыяту і бяднейшых слаўў сялянства, на ажыццяўленне ўстаноўкі партыі на мірнае пераростанне рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай у сацыялістычную.

Г. ЕУДАКІМЕНКА,  
дацэнт кафедры гісторыі  
СССР і БССР.



